

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«МІНСКІ АБЛАСНЫ ІНСТЫТУТ РАЗВІЦЦА АДУКАЦЫІ»

АДДЗЕЛ ІНФАРМАЦЫЙНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ  
І ПАДРЫХТОўКІ МЕДЫЯРЭСУРАЎ



# АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ Ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ І АБЛАСНЫХ СМІ



Родная газета на роднай мове  
**ЗВЯЗДА**

Рэспубліка

**НАРОДНАЯ  
ГАЗЕТА**

МІНСКАЯ  ПРАЎДА



ЧЭРВЕЊ  
2019



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ СМІ»  
НА САЙТЕ МОИРО



**«СБ. Беларусь сегодня»** – общественно-политическая газета.

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю.

Учредители: Администрация Президента Республики Беларусь и Редакционный совет.

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  
ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Web-сайт: <http://www.sb.by>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



20.06.2019

**Зубкова, М.** Биография Победа / М. Зубкова // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 20 июня (№ 114). — С.12.

*Учащиеся из Смолевичского района презентовали “Полотнище Победы” в рамках мероприятия Молодёжный марафон “75” у Кургана Славы.*

**Электронная версия статьи:**

<https://www.sb.by/articles/biografiya-pobedy-marafon-75.html>

18.06.2019

**Шестакевич, Д.** Знать и уважать / Д. Шестакевич, С. Голесник // СБ. Советская Белоруссия. — 2019. — 18 июня (№ 112). — С.13.

*Участники молодёжного марафона “75” в Жодино возложили венок к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой.*

**Электронная версия статьи:**

<https://www.sb.by/articles/znat-i-uvazhat.html>

Газета **«Звезда»** – грамадска-палітычная беларускамоўная газета.

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г.  
Выходзіць пяць разоў на тыдзень.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://zviazda.by>

E-mail: [info@zvyazda.minsk.by](mailto:info@zvyazda.minsk.by)



27.06.2019

**Шлапакова, Д.** Як дапамагчы...школьнаму псіхалагу / Д. Шлапакова // Звезда. – 2019. — 27 чэрвеня (№ 119). (“Чырвонка” № 11, 27 чэрвеня. — С. 4.)

*У артыкуле расказваецца пра праект “Прапсіхолог” які быў створаны ў Пліскай сярэдняй школе імя Уладзіміра Мікуліча з пасёлка Акцябрскі Смалявіцкага раёна.*

**Электронная версія артыкула:**

<http://www.zviazda.by/ru/news/20190627/1561619370-devyatiklassnicy-plisskoy-shkoly-sozdali-proekt-prapsiholog>

**Адамовіч, Ю.** Бяздомным жывёлам — цёплыя хаткі / Ю. Адамовіч // Звязда. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 119). (“Чырвонка” № 11, 27 чэрвеня. — С. 4.)

*У артыкуле расказваецца пра праект “Цёплыя хаткі” які быў створаны ў жодзінскай сярэдняй школе №5.*

**Электронная версія артыкула:**

<http://zviazda.by/be/news/20190626/1561559745-yak-stvarausya-praekt-cyoplyya-hatki>

**«Рэспубліка»** – грамадска-палітычная газета.  
Выдаецца з 8 красавіка 1991 г. Выходзіць пяць разоў на тыдзень.

Выдавец: рэдакцыя Установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://respublika.sb.by/>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



20.06.2019

**Зубкова, М.** Історію бережно храним / М. Зубкова // Рэспубліка. — 2019. — 20 июня (№ 113). — С.7.

*Учащиеся из Смоленвичского района презентовали “Полотнище Победы” в рамках мероприятия Молодёжный марафон “75” у Кургана Славы.*

18.06.2019

**Шестакевич, Д.** Связующая нить поколений / Д. Шестакевич, С. Голесник // Рэспубліка. — 2019. — 18 июня (№ 111). — С.16.

*Участники молодёжного марафона “75” в Жодино возложили венок к монументу матери-патриотки Анастасии Куприяновой.*

06.06.2019

**Матузава, Ю.** Клапатлівае “Зубраня” / Ю. Матузава // Рэспубліка. — 2019. — 6 чэрвеня (№ 103). — С. 4.

*У нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры “Зубраня” праходзіць міжнародная беларуска-сірыйская змена “Ад сэрца да сэрца”. Больш за 400 сірыйскіх дзяцей пацярпелых ад вайны наведалі дзіцячы лагер.*



01.06.2019

**Невмержицкая, О.** Пора засучить рукава / О. Невмержицкая // Рэспубліка. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 100). — С. 6.

*В статье рассказывается о мероприятиях по проверке систем безопасности в оздоровительных лагерях страны.*

**Электронная версия артыкула:**

<https://www.sb.by/articles/pora-zasuchit-rukava-bezopasnost.html>

**Пасияк, О.** Классная работа / О. Пасияк // Рэспубліка. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 100). — С. 8.

*Минобразования и БПС-Сбербанк запускают программу “Учитель для Беларуси” по поддержке учителей, которые отправляются на работу в малые населённые пункты.*

**«Настаўніцкая газета»** – выданне асветнікаў Рэспублікі Беларусь.

Выдаецца з 20 снежня 1945 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>



29.06.2019

**Клюйко, А.** Прадстаўляем ақватроніку / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2019. — 29 чэрвеня (№ 72). — С. 4.

*Уладзіслаў Савіцкі, навучэнец Маладзечанскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа, філіяла РІПА, будзе удзельнічаць у Міжнародным чэмпіянаце WorldSkills у Казані ў прафесійнай кампетэнцыі “Ақватроніка”. Яна ўпершыню ўнесена ў пералік кампетэнцый, на якіх будзе выступаць нацыянальная зборная Беларусі.*

**Электронная версия артыкула:**

<https://nastgaz.by/pradstaulyaem-akvatroniku/>

**Варушыла, В.** На 64 палях / В. Варушыла // Настаўніцкая газета. — 2019. — 29 чэрвеня (№ 72). — С. 16.

*З 12 па 14 чэрвеня ў Маладзечне адбылася Рэспубліканская спартакіада школьнікаў па шашках-64. Трэцяе месца ў каманды Мінскай вобласці.*

**Грэчка, І.** Сімвал славы / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 29 чэрвеня (№ 72). — С. 20 - 21.

*Артыкул прысвечаны Кургану Славы, які яўляецца візітоўкай Смалявіцкага раена і быў узведзены 50 гадоў назад.*

**Электронная версия артыкула:**

<https://nastgaz.by/simval-slavy/>

27.06.2019

**Сахно, Н.** “Арыенцір”. Турызм. Дарога / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 7.

*У артыкуле Настасся Грэцкая, настаўніца фізічнай культуры і здароўя гімназіі №3 Барысава расказвае пра спартыўны турызм.*

**Сахно, Н.** Пасля “Вялікай размовы з прэзідэнтам” / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 9.

*Падчас “Вялікай размовы з прэзідэнтам”, якая адбылася ў краіне ў сакавіку, да кіраўніка дзяржавы звярнуўся школьнік. 15-гадовы Даніл Аксенаў разам з сябрамі даўно марылі пра тое, што у Сорагскім яслях-садзе – сярэдняй школе Слуцкага раена з’явіцца трэнажорная зала. І мара спраўдзілася.*

**Хідджаз, М.** Квант узаемадзеяння / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 11.

*Артыкул прысвечаны дзіцячаму аздараўленчаму лагеру “Фатон” Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, што на Валожынішчыне.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/kvant-uzaemadzeyannya/>

**Сахно, Н.** У лес па грошы / Н. Сахно // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 11.

*У артыкуле пра асаблівасці арганізацыі кругласутачных лагераў працы і адпачынку ў школе, супрацоўніцтва з прадпрыемствамі сельскай і лясной гаспадаркі, а таксама першыя зарплаты школьнікаў расказала дырэктар Гольчыцкай сярэдняй школы Слуцкага раена начальнік кругласутачнага ЛПА “Лесавічок” Таццяна Леанідаўна Корбут.*

**Рэва, Д.** Поспех і перамогі анлайн / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 14.

*Школьнікі Міншчыны гучна заявілі пра сябе перамогамі ў аўтарытэтных міжнародных конкурсах. Конкурс імя У.І. Вярнадскага – адно са старэйшых і маштабных інтэлектуальных спаборніцтваў юных даследчыкаў. У гэтым годзе сярод пераможцаў навучэнцы Мінскай вобласці: Уладзіслаў Прымака, вучань Сноўскай сярэдняй школы Нясвіжскага раена, Дзмітрый Грыбоўскі, навучэнец сярэдняй школы №6 Барысава.*

*Яшчэ адзін прыклад поспеху – узнагарода Вольгі Пятроўскай, навучэнкі гімназіі №10 Маладзечна, у Міжнародным конкурсе сачыненняў.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/pospeh-i-peramogi-anlajn>

**Кобер, М.** Прамяністая зорачка / М. Кобер // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 14.

*У артыкуле Марына Кобер, дырэктар Салігорскага раённага ЦКРНіР, расказвае пра ўдзел выхаванца цэнтра ў XIV Міжнародным фестывале дзіцячай творчасці “Прамяністая зорачка”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/pramyanistaya-zorachka>

**Богуш, М.** Сустрэча мудрасці і маладосці / М. Богуш // Настаўніцкая газета. — 2019. — 27 чэрвеня (№ 71). — С. 14.

*У артыкуле Марына Богуш, метадыст ВМК упраўлення па адукацыі спорце і турызме Нясвіжскага райвыканкама, расказвае пра сустрэчы пад назвай “Дыялог пакаленняў”, дзе сустракаюцца спецыялістаў-пачаткоўцаў і ветэранаў педагагічнай працы.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/sustrecha-mudrasci-i-maladosci>

22.06.2019

**Рэва, Д.** Лета гарачае, спартыўнае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 чэрвеня (№ 69). — С. 1.

*У натхнёнай атмасферы II Еўрапейскіх гульняў праходзіла Рэспубліканская спартакіяда школьнікаў на летніх відах спорту, вынікі якой падвялі на ўрачыстай цырымоніі ў Слуцку.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/leta-garachae-spartyunae/>

**Клюйко, А.** Прафесія аб’ядноўвае / А. Клюйко // Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 чэрвеня (№ 69). — С. 3.

*У рамках міжнароднага супрацоўніцтва ўстаноў спецыяльнай адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі ў Слуцкім дзяржаўным каледжы прайшоў Міжнародны конкурс прафесійнага майстэрства навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па кампетэнцыі “Майстар малочнай вытворчасці”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/prafesiya-ab-yadnouvae/>

**Калядзіч, Н.** Летні адпачынак з карысцю / Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 чэрвеня (№ 69). — С. 3.

*У артыкуле прыводзіцца размова з начальнікам упраўлення па адукацыі, спорце і турызме Крупскага райвыканкама Лідзіей Іванаўнай Бачышчавай па пытаннях развіцця якасці адукацыі.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/letni-adjachynak-z-karystsyu/>

**Грэчка, І.** Толькі радасць! Толькі адкрыцці! / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 22 чэрвеня (№ 69). — С. 8. — (Дадатак “Шосты дзень”).

*Якасна і запамінальна правялі 9 чэрвеньскіх дзён у сталіцы актыўныя ўдзельнікі рэспубліканскай акцыі “Я гэты край Радзімаю заву” і рэспубліканскага грамадзянска-патрыятычнага праекта “Збяры Беларусь у сваім сэрцы”, пераможцы і прызёры краязнаўчых конкурсаў, актывісты краязнаўчага руху.*

20.06.2019

**Бяспека для дашкольнікаў** / Рэспубліканскі цэнтр прапаганды МНС // Настаўніцкая газета. — 2019. — 20 чэрвеня (№ 68). — С. 5.

*Ва Універсітэце грамадзянскай абароны МНС Рэспублікі Беларусь узнагародзілі пераможцаў і прызёраў “Бяспечнае дзяцінства”. Фэстываль прайшоў у раёнах, пасля чаго лепшыя ўстановы прынялі ўдзел у абласных этапах. Удзельнічала 3 тыс. устаноў дашкольнай адукацыі. У фінал выйшлі 14.*

**Дубоўская, В.** Для падвядзення вынікаў – адкрытая экспертыза / В. Дубоўская // В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2019. — 20 чэрвеня (№ 68). — С. 6.

*У канцы мінулага тыдня на базе гімназіі № 6 Маладзечна прайшла адкрытая экспертыза вынікаў укаранення эксперыментальных, інавацыйных і педагагічных праектаў ва ўстановах адукацыі Маладзечанскага раёна, тэрмін рэалізацыі завяршыўся ў гэтым годзе. Удзельнікі адкрытай экспертызы прадстаўлялі доказы выніковасці і эфектыўнасці рэалізаванай мадэлі, дзейнасць механізма адаптацыі новых ідэй у сваёй установе.*

**Рэва, Д.** Тэрыторыя дасягненняў і магчымасцей / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 20 чэрвеня (№ 68). — С. 9.

*На Міншчыне ўпершыню прайшоў абласны фэстываль устаноў прафесійнай адукацыі “Тэрыторыя вопыту, дасягненняў і магчымасцей”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/terytoryya-dasyagnennyyau-i-magchymascej>

18.06.2019

**Грэчка, І.** Імпульс для развіцця школьнага спорту / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2019. — 18 чэрвеня (№ 66). — С. 4.

*У рамках урачыстага адкрыцця XIV Рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў на летніх відах спорту ў Маладзечне пад кіраўніцтвам міністра адукацыі Ігара Васільевіча Карпенкі прайшло паседжанне ўстаноўчага сходу асацыяцыі школьнага спорту з удзелам кіраўнікоў галоўных упраўленняў адукацыі Мінгарвыканкама, прадстаўнікоў федэрацый на відах спорту, БРСМ, БРПА.*

15.06.2019

**Калядзіч, Г. Н.** Алена Буцэнка: “Галоўнае – глядзець наперад і бачыць канчатковы вынік / Г. Н. Калядзіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 15 чэрвеня (№ 66). — С. 8.

*У артыкуле распавядаецца пра дырэктара Сеніцкай сярэдняй школы імя Я. Купалы Алену Леанідаўну Буцэнка – пераможца конкурсу “Малады дырэктар – 2019”.*

13.06.2019

**Голубева, М.** Сцежкамі арыентаваная / М. Голубева // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 чэрвеня (№ 65). — С. 4.

*7-9 чэрвеня ў Барысаўскім раёне ў рамках Рэспубліканскай спартакіяды сярод дзяцей і моладзі адбыліся спаборніцтвы па спартыўным арыентаванні, якія аб'ядналі арыенціроўшчыкаў ва ўзросце ад 10 да 20 гадоў*

**Рэва, Д.** Памятаць і ганарыцца / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 13 чэрвеня (№ 65). — С. 4.

*У аздараўленчых лагерах “Сяброўства” Дзяржынскага раёна і “Неман” Стаўбцоўскага раёна прайшлі мерапрыемствы ў рамках акцыі “Беларусь памятае”.*

11.06.2019

**Рэва, Д.** Час маладых / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 чэрвеня (№ 64). — С. 13.

*Форум “Час маладых : ад ідэі – да дзеяння!” аб'яднаў актывістаў Мінскай вобласці. Удзельнікі і арганізатары форуму прысвяцілі мерапрыемства 75-годдзю вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Галоўная ідэя і лозунг форуму – “Беларусь памятае. Міншчына ганарыцца”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/chas-maladyh>

**Рэва, Д.** Перамогі ў свеце даследаванняў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 чэрвеня (№ 64). — С. 13.

*Юныя даследчыкі Мінскай вобласці паспяхова выступілі на Міжнароднай канферэнцыі “Свет маіх даследаванняў” у Новакузнецку.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/peramogi-u-svece-dasledavannyyau>

**Рэва, Д.** Случанскія вытокі / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 чэрвеня (№ 64). — С. 13.

*У Слуцкім раёне прайшоў літаратурны фестываль “Случанскія вытокі. Удзельнікамі фестывалю сталі выхаванцы ўстаноў дашкольнай адукацыі.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/sluchanskiya-vytoki>

**Дубіна, А.** Будучыя алімпійцы / А. Дубіна // Настаўніцкая газета. — 2019. — 11 чэрвеня (№ 64). — С. 13.

*У артыкуле Алена Дубіна, настаўніца беларускай мовы і літаратуры Грозаўскага дзіцячага сада — сярэдняй школы Капыльскага раёна, расказвае як навучэнцы Грозаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Капыльскага раёна ўзялі ўдзел у малых алімпійскіх гульнях, якія прайшлі ва ўстанове.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/buduchyya-alimpijcy>



08.06.2019

**Рэва, Д.** За кулісамі дзяцінства / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 5. — (дадатак “Адукацыйная прастора”).

*На Любаничыне прайшоў раённы тэатральны фестываль “За кулісамі дзяцінства”. Удзел прымалі дзеці дашкольнага ўзросту.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/za-kulisami-dzyacinstva>

**Лявіцкая, В.** Выхаванне духоўна-маральных каштоўнасцей / В. Лявіцкая // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 11.

*У артыкуле апісваецца ўдзел Гародзькаўскага дзіцячага сада – сярэдняй школы Валожынскага раёна ў рэспубліканскім праекце “Укараненне мадэлі маральнага развіцця навучэнцаў у сучаснай адукацыйнай прасторы на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях беларускага народа з улікам рэгіянальнага сацыякультурнага кластара”.*

**Мацкевіч, Р.** Каб любіць мову продкаў / Р. Мацкевіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 11.

*У артыкуле Рыта Мацкевіч, выхавальнік дашкольнай адукацыі Саскаліпкаўскага дзіцячага сада Нясвіжскага раёна, апісвае ўдзел установы ў рэспубліканскім праекце “Укараненне мадэлі фарміравання асобнай і сацыяльнай ідэнтычнасці дзяцей дашкольнага і школьнага ўзросту на праваслаўных традыцыях і каштоўнасцях беларускага народа”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/kab-lyubic-movu-prodkau>

**Грудзінава, Т.** Тэатралізаваная дзейнасць – шлях да самарэалізацыі / Т. Грудзінава // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 11.

*У артыкуле Таццяна Грудзінава, настаўніца беларускай мовы і літаратуры сярэдняй школы № 3 Клецка, распавядае пра тэатральную дзейнасць у сярэдняй школе № 3 г. Клецка.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/teatralizavanaya-dzejnasc-shlyah-da-samarealizacyi>

**Русановіч, А.** Час клопату аб дзецях / А. Русановіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 08 чэрвеня (№ 63). — С. 14.

*З 1 мая на тэрыторыі Смалявіцкага раёна дзейнічае “Клопат-2019” – міжведамасная рэспубліканская праграма, якая ўключае ў сябе комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на ўзаемадзеянне з непаўналетнімі.*

06.06.2019

**Фельдман, Т.** Мяне ніхто не любіць... / Т. Фельдман // Настаўніцкая газета. — 2019. — 06 чэрвеня (№ 62). — С. 14.

*У артыкуле апісваецца вопыт педагога-псіхолага сацыяльна-педагагічнага цэнтра Барысаўскага раёна ў аказанні псіхалагічнай дапамогі дзецям.*

04.06.2019

**Сідаровіч, Г.** Як нараджаюцца праекты будучыні / Г. Сідаровіч // Настаўніцкая газета. — 2019. — 04 чэрвеня (№ 61). — С. 3.

*У БНТУ прайшоў Беларуска-кітайскі маладзёжны конкурс “ЭкаТэхнаКрос. Адзін пояс – адзін шлях”. Рэсурсны цэнтр “ЭкаТэхнаПарк – Волма” Рэспубліканскага інстытута прафесійнай адукацыі (г. Дзяржынск) на адзін день стаў пляцоўкай для правядзення конкурсу.*

01.06.2019

**Бондарова, Т.** Рэспубліканскі апошні званок празвінеў у Оршы / Т. Бондарова // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 60). — С. 1.

*30 мая Маладзёжная сталіца 30 мая вітала самых таленавітых і паспяховых у вучобе, спорце і творчасці выскнікоў з усіх рэгіёнаў Беларусі.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://nastgaz.by/respublikanski-aposhni-zvanok-prazvineu-u-orshy/>

**Рэва, Д.** Школа прадпрымальніцтва / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 60). — С. 8.

*Фестываль “Школа прадпрымальніцтва” сабраў удзельнікаў навучэнскіх бізнэс-кампаній і юных аўтараў стартапаў Мінскай вобласці.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/shkola-pradprymalnictva>

**Рэва, Д.** Шчаслівыя разам / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 60). — С. 8.

*На Міншчыне прайшоў фестываль-форум замяшчальных сем’яў “Сэрца аддаю дзецям”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/shchaslivyya-razam>

**Рэва, Д.** Новае гучанне роднага слова / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 60). — С. 8.

*У Мінскім абласным ІРА прайшоў абласны этап конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка”.*

**Электронная версія артыкула:**

<https://ng-press.by/minshchyna/novae-guchanne-rodnaga-slova>

**Рэва, Д.** Міншчына піянерская / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2019. — 1 чэрвеня (№ 60). — С. 8.

*На Кургане Славе 75 юных жыхароў Міншчыны сталі піянерамі. Гэта падзея стала часткай абласнога свята піянерскага сяброўства “Раўненне на піянерыю”.*

**«Мінская праўда»** – абласная грамадска-палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года.

Выходзіць тры разы на тыдзень.



Заснавальнікі: Мінскі абласны выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by>

E-mail: [info@minpraud.by](mailto:info@minpraud.by)

25.06.2019

**Дроздовская, А.** По воинскому уставу / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2019. — 25 чэрвеня (№ 47). — С. 14.

*Порядка 40 ребят из Борисовского района проходят «курс молодого бойца» в спортивно-патриотическом лагере «Защитник Отечества» на базе 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.*

**Брожина, Ю.** В Германию - учиться / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 25 чэрвеня (№ 47). — С. 14.

*Гимназисты из Молодечно поедут учиться в международную STEM-академию в Германию и станут участниками международного STEM-лагеря по робототехнике.*

21.06.2019

**Елисеева, Е.** Отличный старт / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2019. — 21 июня (№ 46). — С. 8.

*В Слуцке во время торжественной церемонии закрытия 14-й республиканской спартакиады школьников Минская область передала флаг состязаний Брестчине.*

**Мануйлик, М.** Да здравствует лето, спорт и отдых / М. Мануйлик // Мінская праўда. — 2019. — 21 июня (№ 46). — С. 8.

*Статья посвящена спортивному образованию и воспитанию Копыльского района.*

**Валах, М.** Проводим каникулы с пользой / М. Валах // Мінская праўда. — 2019. — 21 июня (№ 46). — С. 9.

*Статья посвящена организации летних оздоровительных лагерей Березинского района. С началом летнего сезона работает более 10 оздоровительных лагерей на базе местных учреждений образования.*

**Брожина, Ю.** Каково – это растить чужих детей? / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 21 июня (№ 46). – С. 17.

*Статья посвящена семьям Баритоль и Сергеевичи – победителям конкурса замещающих семей “Сердце отдаю детям”.*

11.06.2019

**Халдеева, А.** Палитра талантов / А. Халдеева // Мінская праўда. — 2019. — 11 июня (№ 43). – С. 4.

*Областной конкурс-пленэр “Фарбы роднай зямлі” двадцатый раз собрал на червенской земле юных художников Минщины – 34 учающихся детских школ искусств.*

**Елисеева, Е.** Голубей – в небо, погон – на память / Е. Елисеева // Мінская праўда. — 2019. — 11 июня (№ 43). – С. 5.

*9 июня в Минском областном кадетском училище в г. Слуцке прошёл кадетский выпускной. 63 человека получили аттестаты об общем среднем образовании.*

**Дроздовская, А.** По красной дорожке во взрослую жизнь / А. Дроздовская // Мінская праўда. — 2019. — 11 июня (№ 43). – С. 5.

*В Жодино прошёл городской выпускной бал.*

07.06.2019

**Брожина, Ю.** Год ярких достижений / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2019. — 07 июня (№ 42). – С. 9.

*Интервью начальника главного управления по образованию Миноблсполкома Татьяны Апралич о достижениях 2018/2019 года, летних каникулах, реорганизации и строительстве новых учебных учреждений.*

04.06.2019

**Пашкевич, Е.** Мотивация к победе / Е. Пашкевич // Мінская праўда. — 2019. — 04 июня (№ 41). – С. 3.

*Спортсмены Минщины получают стипендии из местных бюджетов. Стипендиатами станут 144 человека из специализированных учебно-спортивных учреждений Минской области.*